

**АБРОЎ**, -рову, м. Скала, уцёс. Начавала хмарка залатая / На грудзях **аброву**-веліканы... Ды вільготны след пякуча стыне / У **аброва** ў зморшчыне (радкі з перакладзенага Р. Барадуліным верша М. Лермантава “Утёс”).

**АБРЫДЖВАННЕ**, -я, н. Дзеянне паводле знач. дзеясл. абрыджаць. У маладыя гады я крыўдаваў на бясконцае **абрыджванне** крытыкі, не прымаў воклічу “адстае” (У. Калеснік).

**АБРЫДЖВАЦЬ**, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што. Ганіць, лаяць. Дзействы праходзяць пад бубны ідэалагічнай містэрый, прэсавая блазнота **абрыджвае** нефармалаў (У. Калеснік).

**АБСТАЛЮНАК**, -нку, м. Абсталіванне, абстаноўка. Узяў ён адмысловы для малагабарытных кватэр гарнітур. Купілі і ішны **абсталюнак** (Р. Сабаленка).

**АБТОК**, -у, м. Востраў. Ніхто самахоць на гэты выкліты **абток** [Салоўкі] не едзе (Ф. Аляхновіч).

**АБУДЖЭНЕЦ**, -ница, м. Той, хто абуджает ў каго-н. нацыянальную свядомасць, годнасць. “**Абужэнец**” — назва артыкула В. Рагойшы, прысвеченага Сяргею Палуяну (Звязда. 26.04.97).

**АБЯРОГ**, -а, м. 1. Амулет, талісман. ... **абярог** aberagaе чалавека *ад усялякай нечысці* (С. Суднік).

2. перан. Ахоўца, aberagальнік. **Жанчына пазбаўлена права выбару: быць **абярогам** сям'і, нараджаць і выхоўваць дзяцей здаровымі і разумнымі... або самарэалізацца ў нейкай іншай дзейнасці** (С. Законнікаў).

**АГАЛОМШАНЫ**, -ая, -ае. 1. Дзеепрым. зал. пр. ад агаломшыць. Янусь ажно *перастаў* жаваць, **агаломшаны** важкасцю мудраслоўя (П. Васючэнка).

2. у знач. прым. Збянятэжаны, разгублены. *Невыпадкова прэзідэнт Кыргызстана пры аблмене афіцыйнымі прамовамі меў агаломшаны выгляд* (ЛіМ. 5.04.96).

**АГАЛОМШЫЦЬ**, -у, -ыш, -ыць; зак., каго. Моцна ўразіць, ашаламіць. [Амерыканец] нас **агаломшыў**, заяўішы: “Вось вы ўсе наракаеце на камерцыйнае кіно. А я вам скажу, што без камерцыйнага кіно нікага іншага ў вас не будзе...” (ЛіМ. 31.10.97).

**АГМЕНЬ**, -ю, м. 1. Вогнішча, агонь. *I пакуль гарыць **агмень** — / дотуль цёпла сэрцу. / I не страшна ў судны дзень / целу майму ўмерці* (А. Сыс).

2. Сімвал роднага дому, сям'і. *Нараджэнню таго, што ствараеца намі, спрыяе наш нязводны хатні **агмень** — непагаснае цяпельца, якое мы паставяна падтрымліваем, сілкуем цяплом уласных душ* (ЛіМ. 2.01.98).

3. Месца, цэнтр распаўсюджання чаго-н.; ачаг. ...**кніжка** “Свято Купалавага дому”, выпушчаная Дзяржсаўным літаратурным музеем Янкі Купалы, складальнікам якой з’яўляеца гаспадыня гэтага агменю беларускасці Жана Даплюнас (ЛіМ. 17.04.98).

**АГУЛАМ**, прысл. ...У знач: пабочн. У цэлым, у выніку. Агулам, уся гэта гісторыя з сіманаўскімі чытаннямі непрыемная і надуманая (М. Танк).

**АДБЫТЫ**, -ая, -ае. Які адбыўся. Гэта злучэнне падзеяў толькі што **адбытай** у глухім лесе драмы... у момант выклікала ў ім думку, ці не глядзяць і за ім чые-небудзь ліхія вони (Я. Колас).

**АДБЫЩЦЁ**, -я, н. Дзеянне паводле знач. дзеясл. адбыцца. На думку святара, плён... гэты — у рэальны сустэречы беларусаў, у самім факце **адбыцца** гэтай падзеі (ЛіМ. 10.07.93).

**АДВАЖНИК**, -а, м. Адважны чалавек. Пакуль ёсьць **адважнікі**, / будуць і баязліўцы. / Пакуль ёсьць баязліўцы — / будуць **адважнікі** (Н. Мацяш). *Варажбітна-напорная праца ў **адважнікаў** пасляхова завяршилася* (В. Санько).

**АДВЕДВАЛЬНІК**, **АДВЕДНІК**, -а, м. Той, хто адведвае, наведвае каго-н. Альберцінскі манастыр быў заўсёды **адстаўлены шпігунамі...** а нават некаторых **адведвальнікаў** паліцыя затрымлівала (Пагоня. 4.10.96). Увогуле трэба сказаць, наведвальнікі, **адведнікі** ішлі да яго бясконцай плынню (В. Казько).

**АДЗІНОТКА**, -і, **ДМ**-тцы; **P. мн.** -так; **ж.**, **АДЗІНОТНІК**, -а, м. 1. Той, што (хто) адзін, не ў гурце. *На душы было пакутна, і, мусіць, праз тое, тры бярозкі пры дарозе, першыя з логу, здаліся цяпер **адзіноткамі**, хоць і шумлівымі, як і раней, у маленстве...* (М. Гарэцкі). У “Глумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы” (1996) яно [штучнае слова “мовавед”] ужо не **адзінотнік**, мае сваё дзіця-стварэнне — “**моваведскі**” (П. Сцяцко).

**АДЗІНОТНЫ**, -ая, -ае. Адзінокі. ...**мужыцкія там хаты**, як завеяныя завірухаю грудкі гною, выплываюць здалёк, сярод **адзінотных** бяроз і калодзежных сох з вагамі (М. Гарэцкі). Я проста папытала: “У вас столькі вучняў. Чаму вы такі **адзінотны?**” (ЛіМ. 16.02.98).

**АДКРЫВАЛЬНЫ**, -ая, -ае. Праўдзівы, адкрыты, шчыры. ...**бацька** *натрапіў на творы Талстога і яму спадабалася там **адкрывальная** публіцыстыка, ён прачытаў і запамятаў “Споведзь” і “Дык што нам рабіць?”*. Импанавала яму **бязлітасная** праўдзівасць гэтых твораў (У. Калеснік).

**АДЛЕЖАНЫ**, -ая, -ае. Які адлежайдзіць. Усе са свежымі наўнамі прыходзілі, **адлежаныя** творы прыносялі (М. Калачынскі).